

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Загадчык сектара культуры
Мастоўскага райвыканкама
А.В.Палуйчык
«_____» _____ 2021 г.

П Р А Г Р А М А

“В гармонии с возрастом”

на 2021 – 2023 гг.

Масты, 2021

Пашпарт
раённай бібліятэчнай праграмы
“В гармонии с возрастом”
на 2021 – 2023 гг.

Назва праграмы:	Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.
Выканаўца праграмы:	Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
Распрацоўнікі праграмы:	Аддзел бібліятэчнага маркетынгу ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
Тэрміны рэалізацыі праграмы:	2021 – 2023 гг.
Мэты праграмы:	Прыцягнуць увагу грамадскасці да праблем людзей сталага ўзросту. У аснову праграмы закладзена запатрабаванне людзей сталага ўзросту ў літаратуры, інфармацыі і арганізацыі вольнага часу.
Чаканыя вынікі:	Пашырэнне дарослай аўдыторыі бібліятэкі; ўмацаванне сувязяў бібліятэк раёна з арганізацыямі горада; далейшае ўдасканаленне вольнага часу людзей “залатога ўзросту”.
Сістэма кантролю за рэалізацыяй праграмы:	Раённы Сектар культуры Мастоўскага райвыканкама.

Абгрунтаванне праграмы

На працягу многіх гадоў у Мастоўскім раёне ідзе працэс старэння яго насельніцтва. Гэта нявызначанасць часта негатыўна ўплывае на псіхалагічны стан пажылых, яны адчуваюць незапатрабаванасць свайму вопыту, ведаў і таленту. Пажылыя людзі адчуваюць вострую неабходнасць у задавальненні сваіх інфармацыйных, культурных і адукацыйных патрэбаў.

Важную ролю ў задавальненні гэтых патрэб могуць выконваць бібліятэкі, спрыяючы тым самым паляпшэнню якасці жыцця пажылых людзей і павышэнню іх сацыяльнага статусу. Таму, дзейнасць бібліятэк у дапамогу пажылым заключаецца, перш за ўсё, у аператыўным прадастаўленні ім інфармацыі па прававых, сацыяльна-значных пытаннях, у падборы, рэкамендацыі і дастаўцы кніг, якія карыстаюцца павышаным попытам, пашырэнні іх кругагляду, круга зносін.

Сёння бібліятэкі служаць для пажылых людзей ачагом стабільнасці, цэнтрам прававой і псіхалагічнай падтрымкі. Бібліятэка для іх гэта зносіны, сустрэчы з цікавымі людзьмі і кнігамі, атрыманне новых уражанняў і цікавай інфармацыі. Стала традыцыяй правядзенне Дня пажылога чалавека, Дня Маці. Гэта выдатная магчымасць не толькі адпачыць, атрымаць зарад станоўчай энергіі, але і знайсці новых сяброў.

Таму праца публічных бібліятэк з сацыяльна-неабароненымі пластамі насельніцтва з'яўляецца адным з прыярытэтных напрамкаў работы.

Для стварэння спрыяльных умоў карыстання кнігамі, бібліятэкай, атрымання неабходнай інфармацыі, цікавага правядзення вольнага часу дадзенай часткай насельніцтва распрацавана мэтавая праграма “В гармонии с возрастом”.

Мэты праграмы

Павышэнне якасці жыцця насельніцтва старэйшага пакалення Мастоўскага раёна на аснове павелічэння эфектыўнасці і даступнасці бібліятэчнага абслугоўвання пажылых людзей;

Аказанне пажылым людзям дапамогі ў актыўнай адаптацыі і самарэалізацыі ў сучасным грамадстве;

Фарміраванне ў людзей з сацыяльна-неабароненых слаёў насельніцтва станоўчых адносін да бібліятэкі і патрэбы карыстацца яе паслугамі;

Стварэнне ўмоў для перадачы каштоўнага жыццёвага вопыту маладому пакаленню.

Задачы праграмы

Камплектаванне бібліятэкамі літаратуры з улікам інтарэсаў пажылых людзей, у тым ліку забеспячэнне кнігамі з буйным шрыфтам;

Даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае абслугоўванне ўсіх катэгорый пажылога насельніцтва;

Бібліятэчнае абслугоўванне жыхароў старэйшага пакалення ў хатніх умовах;

Арганізацыя новых формаў правядзення культурнага вольнага часу і выяўлення творчых здольнасцяў пажылых людзей;

Фарміраванне ў насельніцтва пазітыўна-зацікаўленых адносін да інвалідаў і састарэлых;

Аб'яднанне людзей, якія маюць агульныя інтарэсы і захапленні ў клубныя фарміраванні;

Прывіццё цікавасці да кнігі і любові да чытання, знаёмства з лепшымі творами літаратуры, выкарыстоўваючы інавацыйныя формы і метады бібліятэчных зносін;

Фарміраванне навыкаў камп'ютарнай граматынасці;

Пашырэнне сацыяльнага кругагляду пажылых людзей, надання іх дзейнасці грамадска-значнага характару шляхам уключэння ў сацыяльнае жыццё;

Сацыяльная адаптацыя дадзенай катэгорыі чытачоў у грамадстве.

У правядзенні мерапрыемстваў, у бібліятэчным і бібліяграфічным абслугоўванні прымаюць удзел усе аддзелы Мастоўскай раённай бібліятэкі, сельскія бібліятэкі-філіялы.

Змест праграмы

Ва ўсіх аддзелах Мастоўскай раённай бібліятэкі, сельскіх бібліятэках-філіялах, пунктах выдачы, пры абслугоўванні перасоўнай бібліятэкай (бібліобус) чытачы пажылога ўзросту павінны атрымліваць прыярытэтнае абслугоўванне.

Бібліятэчныя паслугі для пажылых людзей, няздольных выйсці з дома будуюцца на індывідуальным падыходзе да кожнага чытача гэтай групы:

- наведванне на даму бібліятэкарам;
- выкананне заказа на літаратуру і інфармацыю;
- рэкамендацыйныя агляды літаратуры;
- абмеркаванне прачытанай літаратуры;
- арганізацыя творчых конкурсаў;
- віншаванне з днямі нараджэння і са святамі;
- праца з Домам састарэлых у в. Масты Правыя. Саветам ветэранаў;
- забеспячэнне сістэмай бібліятэчнага абслугоўвання, падбор літаратуры;
- правядзенне масавых мерапрыемстваў.

Віртуальная інфармацыйная падтрымка

Стварэнне web-старонкі «60+ або элегантны ўзрост» на сайце ДУК «Мастоўская раённая бібліятэка»

Арганізацыйнае забеспячэнне

1. Рэкламная дзейнасць

- інфармаванне пажылога насельніцтва аб сацыяльна-культурных мерапрыемствах, якія праводзяць бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”;
- рэкламнае забеспячэнне мерапрыемстваў, якія праходзяць у бібліятэках (памяткі, плакаты, каляндары);
- афармленне віншаванняў са святамі.

2. Камплектаванне фонду

- падпіска на газеты і часопісы, найбольш папулярныя сярод людзей сталага ўзроста;
- камплектаванне фонду літаратурай, найбольш прыстасаванай для чытання пажылых людзей з аслабленым зрокам (буйны шрыфт) па напрамках:
 - мастацкая літаратура;
 - літаратура па падтрымцы здароўя;
 - літаратура па арганізацыі хатняй гаспадаркі, прысядзібных участкаў;
 - даведачная літаратура па рабоце з камп’ютарам, медыцыне, псіхалогіі;
 - набыццё аўдыёкніг, дыскаў з лепшымі айчыннымі і замежнымі кінастужкамі.

3. Даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае абслугоўванне людзей сталага ўзросту.

- *даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне:*

- падрыхтоўка бібліяграфічных матэрыялаў;
- падрыхтоўка рэкамендацыйных бібліяграфічных спісаў;

- падрыхтоўка спісаў новых паступленняў;
- складанне тэматычных спісаў літаратуры для пажылых людзей;
- даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне: выкананне даведак і кансультацый з дапамогай даведачнай літаратуры і БД “Эталон”;
- выданне памятак, буклетаў, дайджэстаў, неабходных для паляпшэння якасці жыцця старэйшага пакалення.

- інфармацыйнае абслугоўванне:

- інфармаванне аб правядзенні мерапрыемстваў, выстаў творчасці людзей старэйшага пакалення, кніжных выстаў, прысвечаных актуальным праблемам пажылых людзей;
- прадастаўленне інфармацыі аб кнігах і аўтарах;
- індывідуальнае і групавое інфармаванне пажылых людзей па прававых, сацыяльна-значных пытаннях.

4. Павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў бібліятэк раёна.

- Удзел у раённых семінарах, школах вучобы, школах прафмайстэрства, круглых сталах.

Чаканыя канчатковыя вынікі

Рэалізацыя мерапрыемстваў, прадугледжаных праграмай, дазволіць:

- пашырыць дарослую аўдыторыю бібліятэкі;
- актывізаваць прапаганду зносін з людзьмі сталага ўзросту: блізкімі, суседзямі, ветэранамі;
- удасканаліць работу па арганізацыі вольнага часу людзей “залатога ўзросту”;
- фарміраваць грамадзянскія і патрыятычныя пачуцці, любоў і спагаду да людзей сталага ўзросту;
- умацаваць сувязь бібліятэк раёна з арганізацыямі горада.

Тэматычны план на 2022 год

1. Арганізацыйная і інфармацыйна-аналітычная дзейнасць

№№ п/п	Назва мерапрыемстваў	Дата правядзення	Выканаўца
1.	Распрацаваць, зацвердзіць раённую бібліятэчную праграму “В гармонии с возрастом” на 2022 год;	1 кв. 2022	Адзел бібліятэчнага маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
2.	У Публічных цэнтрах прававой інфармацыі стварыць і забяспечыць рэгулярнае абнаўленне банка даных, тэматычных папак па наступных тэмах: <ul style="list-style-type: none"> • “Закон у дапамогу пенсіянеру”; • “Сацыяльная абарона насельніцтва”. 	Штогод	Мастоўская раённая бібліятэка, філіял “Луннеская с/б”, філіял “Гудзевіцкая с/б”, філіял “Правамастоўская с/б”, філіял “Харціцкая с/б”
3.	Супрацоўнічаць з раённай газетай “Зара над Нёманам” па рабоце з людзьмі сталага ўзросту.	Штогод	ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
4.	Бібліятэкам сістэмы прывабліваць людзей сталага ўзросту да ўдзелу ў рабоце аматарскіх аб’яднанняў: <ul style="list-style-type: none"> • “Добрыя сустрэчы” (Мастоўская раённая бібліятэка); • “Сердца, открытые добру” (філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”); • “Общение” (філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”); • “Сустрэчы” (філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”); • “Карані” (філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”); • “Залаты ўзрост” (філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”); • “Встреча” (філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”); • “Мудрасць +” (філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”) 	2022	ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
6.	Прывабліваць людзей сталага ўзросту да ўдзелу ў брэндавым мерапрыемстве – “Кнігі будууюць МАСТЫ”	3 кв. 2022	ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

7.	<p>З мэтай адаптацыі пажылых людзей у новых сацыяльных умовах жыццядзейнасці актывізаваць работу мультымедыйных і інфармацыйна-адукацыйных цэнтраў, мэтай якіх з'яўляецца:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Індывідуальнае навучанне камп'ютарнай пісьменнасці; • Індывідуальнае навучанне рабоце ў Банкаўскай сістэме “Разлік” (ЕРИП); • Індывідуальнае навучанне рабоце ў прававой базе даных “Эталон-WIN”, якая створана пры Мастоўскай раённай бібліятэцы. 	<p>4 кв. 2022</p> <p>4 кв. 2022</p> <p>4 кв. 2022</p>	<p>ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”</p>
8.	<p>Падрыхтаваць і выдаць метадычныя рэкамендацыі для бібліятэк ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” па рабоце з людзьмі сталага ўзросту.</p>	<p>2022</p>	<p>Мастоўская раённая бібліятэка, аддзел бібліятэчнага маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці</p>
9.	<p>З мэтай паляпшэння работы з людзьмі сталага ўзросту абагульніць і ўкараніць у практыку работы бібліятэк раёна вопыт лепшых бібліятэк вобласці, рэспублікі.</p>	<p>2021-2023</p>	<p>ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”</p>

Арганізацыя і правядзенне масавай работы для людзей сталага ўзросту

№ п/п	Назва мерапрыемстваў, форма работы	Тэрміны	Выканаўца
Выставачная дзейнасць			
1.	“Краски жизни через книги” – кніжная выстава	2 кв.	Чарніцкая С.В. Філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”
2.	“Как сохранить здоровье: советы на каждый день” – выстава-савет	3 кв.	Кіслая Н.М. Філіял “Дубненская сельская бібліятэка”
3.	“Бабушкин погребок” – выстава	4 кв.	Кіслая Н.М. Філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

Культурна-асветніцкая і адукацыйная дзейнасць			
1	“Ты одна такая – любимая, родная” – пасяджэнне	1 кв.	Навіцкая М.А. Філіял “Лунненская сельская бібліятэка”
2	“Сети все возрасты покорны” – урок	1 кв.	Доста Н.К. Філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”
3	“Когда душа молода” – літаратурна-музычны вечар	1 кв.	Чарніцкая С.В. Філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”
4	“Кладовая здоровья” – віктарына	3 кв.	Доста Н.К. Філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”
5	“Все в ней гармония, все диво” – свята	4 кв.	Навіцкая М.А. Філіял “Лунненская сельская бібліятэка”
Дзень пажылога чалавека – 1 кастрычніка			
1	“Когда мы были молодыми” – вечар успамінаў	4 кв.	Панас Н.І. Філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”
2	“Прекрасно там, где живет милосердие” – гадзіна віншаванняў	4 кв.	Кіслая Н.М. Філіял “Дубненская сельская бібліятэка”
3	“Узрост жыццю не перашкода” – гадзіна шчырай размовы	4 кв.	Рахунак М.У. Філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”
4	“Кленовый лист” – акцыя	4 кв.	Навіцкая М.А. Філіял “Лунненская сельская бібліятэка”
5	“В этот день желаем ВАМ” – акцыя-віншаванне на даму	4 кв.	Доста Н.К. Філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”
6	“Мудрость жизни, молодость души” – вечарына-сустрэча	4 кв.	Холад М.Я. Філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”
7	Віншаванне пажылых людзей на даму - акцыя	4 кв.	Гайдаш Г.П. Філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”
8	“Мудрой старости поклон” – урок дабрыні	4 кв.	Кавалевіч С.Э. Філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”
9	“Нам года не беда, коль душа молода” – вечар адпачынку	4 кв.	Марчык Н.Н. Філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”
10	“За чашкой чая, не скучая” – вечар адпачынку	4 кв.	Чарніцкая С.В. Філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

11	“Этот вечер для затей, приво́ди с собой друзей” – вечар-адпачынак	4 кв.	Брыцько С.Ю. Філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”
Арганізацыя аматарскіх аб’яднанняў для людзей сталага ўзросту			
	<u>Аматарскае аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”</u>		Мастоўская раённая бібліятэка
1.	“Женщина. Весна. Любовь” – літаратурны квіз	1 кв.	Чайкіна С.І.
2.	“Мой маленький огород – здоровье и доход” – відэаагляд	2 кв.	Чайкіна С.І.
3.	“В мире поэзии” – відэакруіз	3 кв.	Чайкіна С.І.
4.	“Душа по капле собирает свет” – музыкальна-літаратурны журфікс	4 кв.	Чайкіна С.І.
	<u>Аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”</u>		Філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”
1	“Літаратурныя сцяжынкi роднага краю” – вечар-віншаванне (да 70-годдзя беларускага паэта М.П.Іваноўскага)	1 кв.	Пронька В.У.
2	“Все начинается с любви” – свята (да Дня ўсіх закаханых)	1 кв.	Пронька В.У.
3	“Что на земле есть женщины прекрасней” – літаратурна-музычны вечар (да Міжнароднага жаночага дня)	1 кв.	Пронька В.У.
4	“Пусть поет пасхальный звон нам о жизни вечной” – свята (да Вялікдня)	2 кв.	Пронька В.У.
5	“Мы верили, мы знали – победим!” – літаратурна-музычны вечар (да Дня Перамогі)	2 кв.	Пронька В.У.
6	“Зоркай свеціцца імя тваё Еўфрасіння” – тэматычны вечар (да Дня памяці Еўфрасінні Полацкай)	2 кв.	Пронька В.У.
7	“І не змоўкнуць ніколі ў свеце Купалавы словы” – паэтычны вечар (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы)	3 кв.	Пронька В.У.
8	“Посидим по-хорошему – пусть виски припорошены” – літаратурна-музычны вечар	3 кв.	Пронька В.У.
9	“Старости в том нет, кто любит жизнь...” – літаратурна-музычны вечар (да Дня пажылых людзей)	3 кв.	Пронька В.У.
10	“Усё светлае ад сонца, усё добрае ад маці” – літаратурна-музычны вечар (да Дня маці)	4 кв.	Пронька В.У.
11	“Нам жить помогает добро” – вечар-сустрэча (да Сусветнага дня дабрыні)	4 кв.	Пронька В.У.
12	“Я на пенсии сижу, время зря не провожу” – гадзіна творчасці	4 кв.	Пронька В.У.

	<u>Аматарскае аб'яднанне “Мудрасць +”</u>		Філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”
1.	“Зазірнем у сямейны альбом” - вечар-успамін	1 кв.	Кулікоўская Т.У.
2.	“Чытаючыя бабулі - унукам” - акцыя	1 кв.	Кулікоўская Т.У.
3.	“Как сберечь здоровье” - калейдаскоп карысных парад	2 кв.	Кулікоўская Т.У.
4.	“На хвалі сучаснасці” - прэс-агляд газет, часопісаў	2 кв.	Кулікоўская Т.У.
5.	“Мой фирменный рецепт” - калейдаскоп цікавых парад	3 кв.	Кулікоўская Т.У.
6.	“Яблочный Спас – уходит лето от нас” - свята	3 кв.	Кулікоўская Т.У.
7.	“Сэрцам і душою вечна не старэць” – вечар адрачынку	4 кв.	Кулікоўская Т.У.
8.	“Рождество: семейные традиции” - свята	4 кв.	Кулікоўская Т.У.
	<u>Аматарскае аб'яднанне “Зносіны”</u>		Філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”
1.	От Рождества до Крещения”– вечар адпачынку	1 кв.	Гайдаш Г.П.
2.	“Беларусь вчера, сегодня, завтра” – літаратурна-музычная кампазіцыя	1 кв.	Гайдаш Г.П.
3.	“Без вас, любимых, жизни в мире нет!” – шоў-праграма	1 кв.	Гайдаш Г.П.
4.	“Эти песни пели на войне” – вечар песні	2 кв.	Гайдаш Г.П.
5.	“Светлый праздник Пасха” – вечар адпачынку	2 кв.	Гайдаш Г.П.
6.	Поклонимся великим тем годам” – патрыятычная акцыя сумесна са школай (падарожжа да помніка савецкаму салдату)	2 кв.	Гайдаш Г.П.
7.	“Памяць зямлі беларускай” – гутарка- падарожжа да помнікаў воіну-вызваліцелю і ахвярам Халакосту	3 кв.	Гайдаш Г.П.
8.	“Прышоў Спас – усяму час”– вечар адпачынку	3 кв.	Гайдаш Г.П.
9.	“Летние хлопоты – осенние застолья” – калекцыя ідэй	3 кв.	Гайдаш Г.П.
10.	Счастлив тот, кто сердцем молод” – вечар шчырасці	4 кв.	Гайдаш Г.П.
11.	“Тепло семейного очага” – круглы стол	4 кв.	Гайдаш Г.П.
	<u>Аматарскае аб'яднанне “Карані”</u>		Філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”
1.	“Крещение празднуем Господне” – гадзіна народных традыцый	1 кв.	Мякека Г.В.
2.	“Любви чарующие строки”– літаратурны вечар	1 кв.	Мякека Г.В.
3.	“Як захаваць жыццё і здароўе”– гадзіна парадаў	1 кв.	Мякека Г.В.
4.	“В книжной памяти – мгновения войны”– дзень ваеннай кнігі	2 кв.	Мякека Г.В.
5.	“Есть в травах и цветах целительная сила”–	2 кв.	Мякека Г.В.

	падарожжа		
6.	“Мастерство ловкой хозяйюшки” – кулінарныя вячоркі	2 кв.	Мякека Г.В.
7.	Датуль завемся мы народам, пакуль шануем карані” – гадзіна гадзіна-разважанне	3 кв.	Мякека Г.В.
8.	“Сцежкамі роднага краю” – крязаўчы ўрок	3 кв.	Мякека Г.В.
9.	“Восень жыцця – мудрая пара” – літаратурна-музычны вечар	4 кв.	Мякека Г.В.
10.	“Урокі мудрасці жыццёвай далі нам у спадчыну бацькі” – гадзіна фальклору	4 кв.	Мякека Г.В.
11.	“Аб усім на свеце ў часопісе і газеце” – гадзіна інфармацыі і рэкламы	4 кв.	Мякека Г.В.
	<u>Аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”</u>		Філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”
1.	“От Рождества до Крещения” – гадзіна духоўнасці	1 кв.	Марчык Н.М.
2.	“Но как на свете без любви прожить” – літаратурна-музычны вечар	2 кв.	Марчык Н.М.
3.	“Вялікдзень – свята веры, святла і надзеі” – свята	2 кв.	Марчык Н.М.
4.	“Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом” – вечар-успамін	2 кв.	Марчык Н.М.
5.	“Летние хлопоты – осенние заготовки” – абмен рэцэптамі	3 кв.	Марчык Н.М.
6.	“Нам года не беда, коль душа молада” – вечар-адпачынку	4 кв.	Марчык Н.М.
7.	“Много песен о матери спето” – літаратурна-музычны вечар	4 кв.	Марчык Н.М.
	<u>Аматарскае аб’яднанне “Встреча”</u>		Філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”
1.	“Нам от болезней всех полезней” – вандроўка	1 кв.	Холад М.Я.
2.	“Обо всем на свете в журнале и газете” – хвіліна рэкламы	1 кв.	Холад М.Я.
3.	“Вокруг света с комнатными растениями” – экалагічны вусны часопіс	2 кв.	Холад М.Я.
4.	“Магия пряностей и приправ” – пазнавальная экскурсія	2 кв.	Холад М.Я.
5.	“Соленье и варенье – в зиму объединение” – гадзіна карысных парадаў	3 кв.	Холад М.Я.
6.	“Секреты огородного изобилия” – інфармацыйная гадзіна	3 кв.	Холад М.Я.
7.	“Самая милая, славная” – урок дабрыні	4 кв.	Холад М.Я.
8.	“Мудрость жизни, молодость души” – вечар-встреча	4 кв.	Холад М.Я.
	<u>Аматарскае аб’яднанне “Сердца открытые добру”</u>		Філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”
1.	“Старый год стучится в двери” – вячоркі	1 кв.	Брыцько С.Ю.

2.	“Я на пенсии сижу, время зря не провожу” – выставка вырбаў	1 кв.	Брыцько С.Ю.
3.	“Ой, блины, ой, блины, вы блиночки мои” – свята бліноў	1 кв.	Брыцько С.Ю.
4.	“Особенности приема лекарственных препаратов в пожилом возрасте” – гадзіна карысных парадаў, сустрэча з ўрачом	2 кв.	Брыцько С.Ю.
5.	“Эти песни спеты на войне” – вечар песні	2 кв.	Брыцько С.Ю.
6.	“Этот праздник со слезами на глазах” – вечар ваеннай песні	2 кв.	Брыцько С.Ю.
7.	“Чай пьем, беседу ведем” – вечар адпачынку	3 кв.	Брыцько С.Ю.
8.	“Стихи любимых поэтов” – паэтычны вечар	3 кв.	Брыцько С.Ю.
9.	“В наш чудесный огород – приглашаем весь народ” – майстар-клас	3 кв.	Брыцько С.Ю.
10.	“Добрим словом друг друга согреем” –святочная праграма	4 кв.	Брыцько С.Ю.
11.	“Я помню вальса звук прелестный” – гадзіна адпачынку	4 кв.	Брыцько С.Ю.
12.	“Смехом, шуткой без забот мы встречаем Новый год” – вячоркі	4 кв.	Брыцько С.Ю.